

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СМЕСИТЕЛЯ ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША

Спасибо за приобретение смесителя GROSS AQUA!

Продукция GROSS AQUA разработана и протестирована для долговечной и стабильной работы. Все детали, имеющие постоянный контакт с водой, выполнены из материалов, допущенных к использованию — латунь ГОСТ 17711-93, нержавеющая сталь, пищевая пластмасса и нетоксичный каучук. Подвижные части смазаны нетоксичной, гипоаллергенной силиконовой смазкой.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом установки внимательно изучите данную инструкцию.

Установка смесителя должна производиться специалистом!

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


- корпус смесителя — 1 шт.;
- дивертор — 1 шт.;
- излив — 1 шт.;
- s-образный G1/2×G3/4 эксцентрик — 2 шт.;
- декоративные чашки (отражатели) — 2 шт.;
- уплотнительные прокладки — 2 шт.;
- шланг для душа — 1 шт.;
- лейка для душа — 1 шт.;
- держатель настенный для лейки с комплектом крепежа — 1 шт.;
- инструкция — 1 шт.;
- гарантийный талон — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Рабочая температура — от +7 до 90° С. Рекомендуемое рабочее давление — от 0,1–0,5 МПа. Максимальное давление — 1 МПа. Максимально допустимая разница в давлениях между горячей и холодной водой — не более 10%. Группа герметичности — I (полное отсутствие протекания в закрытом состоянии). Подсоединение к водопроводу через S-образные эксцентрики, размер резьбы подводных труб G1/2". Межосевое расстояние — 150+24 мм. Рекомендуемое подключение воды: горячая — слева, холодная — справа.

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

- 1 Для эксплуатации смесителя необходимо в водопроводную линию поставить фильтр механической очистки на холодную и горячую воду не более 100 мкм.
- 2 Перед монтажом смесителя необходимо устранить загрязнения тщательной промывкой водопроводной сети.
- 3 Полностью перекройте подачу воды в системе с помощью шарового крана.
- 4 Если производится установка нового смесителя вместо старого, откройте ручку установленного смесителя, чтобы убрать давление в системе. Убедитесь, что вода полностью вытекла. Демонтируйте старый смеситель. Аккуратно промойте соединения.
- 5 При монтаже водопроводящих шлангов не допускать их сгибания, передавливания, перекручивания и т. д. (смеситель для кухни/умывальника/биде).
- 6 Недопустимо использовать газовый ключ, так как им можно деформировать накидные гайки.




РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ



УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ

- 1 Вкрутите эксцентрики в подводящие водопроводные трубы. Используйте фум-ленту для герметизации резьбовых соединений. Соблюдайте должное расстояние между эксцентриками.
- 2 Оденьте на эксцентрики отражатели.
- 3 Закрепите дивертор на корпусе смесителя, вставьте в него излив, и надежно закрепите, используя специальную фиксирующую гайку.
- 4 Установите корпус смесителя на эксцентрики и отражатели, используя входящие в комплект прокладки 3/4, и надежно закрепите.
- 5 Затяните гайки на обоих эксцентриках, используя ключ соответствующего размера с мягкими накладками.
- 6 Присоедините шланг для душа к дивертору, используя прокладку. Завершите сборку, прикрепив лейку для душа к другому концу шланга. Расположите настенный держатель лейки в удобном месте.




ВАЖНО! Подключение горячей воды к термостатическому смесителю должно производиться только слева!

Перед первой подачей воды рекомендуется снять аэратор и дать пробегать воде в течение 1 минуты для очистки от ржавчины и других мелких частиц. После этого перекрыть подачу воды и установить аэратор.

FAUCET INSTALLATION

- 1 Screw the eccentric cams into the water supply pipes. Use PTFE tape to seal the threaded connections. Note proper distance between the eccentric cams.
- 2 Install reflectors on eccentric cams.
- 3 Fix the diverter on the faucet body, insert the spout into the faucet body and tighten it securely using the special mounting nut.
- 4 Place the faucet body on the eccentric cams and reflectors, using the included 3/4 gaskets, and tighten securely.
- 5 Tighten the nuts on both eccentrics using a soft-jaw wrench of the appropriate size.
- 6 Attach shower hose to diverter using gasket. Finish the assembly by fastening of the hand shower to the other end of the hose. Place the wall holder for hand shower to a convenient position.



IMPORTANT! Connect the hot water to the thermostatic faucet only at the left!

Before the first water supply through the faucet, it is recommended to remove the aerator and let the water run for 1 minute to remove rust and other small particles that may clog it. After doing it shut off the water supply and put the aerator back in place.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Пуск, остановка и регулирование потока воды производится движением рукоятки смесителя слева.

Регулирование температуры воды производится движением рукоятки смесителя справа, на которой установлен ограничитель температуры до 38°C. Для настройки другой температуры необходимо нажать кнопку на рукоятке и повернуть ее до нужного значения.

Переключение режима «излив-душ» производится движением ручки дивертора: вправо (вниз) — направление потока воды в душевую лейку, влево (вверх) — направление потока воды в излив смесителя.

Не прилагайте чрезмерных усилий при пользовании смесителем.

Все элементы управления работают мягко и плавно, бережное обращение с ними продлит срок службы смесителя.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать к изливу смесителя какие-либо устройства, перекрывающие подачу воды из смесителя (например, устройства промывки под давлением, стиральные машины). Подобные устройства могут привести к повреждению. Во избежание поломки смесителя необходимо исключить замерзание в нем воды.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Необходимо использовать моющие/чистящие средства только на мыльной основе. Запрещается использовать абразивные чистящие вещества, а также средства, содержащие алкоголь, азотную и фосфорную кислоту, щелочи, хлорсодержащие компоненты.

Рекомендуется производить чистку аэратора один раз в месяц.

После использования душевой лейки для удаления воды необходимо встряхнуть лейку несколько раз перед установкой на держатель. Для удаления известковых отложений с форсунок душевой лейки проведите по их поверхности пальцем.

При необходимости замена картриджа должна производиться только специалистом!

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, не ухудшающие заявленные характеристики.

ООО «Региональный Склад»
Адрес: 630052, Россия, г. Новосибирск,
ул. Толмачевская, 35,
info@grossaqua.ru
www.grossaqua.ru



ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ
ПОДДЕРЖКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ
8 (800) 250-68-88
Звонок по России бесплатный

ONLINE-СЕРВИС
+7 (929) 697-27-36
WhatsApp
Viber
Telegram

OPERATION

Start, stop and adjust the water flow by moving the faucet handle on the left.

The water temperature can be adjusted by moving the faucet handle on the right, where a temperature limiter up to 38°C is installed. To set another temperature, press the button on the handle and turn it to the desired position.

The spout/shower mode is switched by moving the diverter knob: to the right (down) — direction of water flow into the hand shower, to the left (up) — direction of water flow into the faucet spout.

Do not apply excessive force when using the faucet. All controls operate gently and smoothly, gentle handling will extend the life of the faucet.

DO NOT connect any devices to the faucet spout that cut off the water supply from the faucet (e.g. pressure washing units, washing machines). Such devices can cause damage. To avoid malfunction of the faucet, it is necessary to avoid freezing of water in the faucet.

MAINTENANCE AND CARE

Use detergents/cleaners on a soapy base only. It is forbidden to use abrasive cleaners, as well as substances containing alcohol, nitric and phosphoric acid, alkalis, chlorine-containing components.

It is recommended to clean the aerator once a month.

After using the hand shower to remove water, you must shake the watering can several times before installing it on the holder. To remove lime deposits from the injectors of the hand shower swipe the surface with your finger.

If necessary, the cartridge must be replaced by a specialist only!

The manufacturer reserves the right to make changes to the design and configuration of the product without prior notice that do not deteriorate the stated characteristics.

Regionalny Sklad LLC,
630052, Russia, Novosibirsk,
Tolmachevskaya street, 35
info@grossaqua.ru
www.grossaqua.ru



CUSTOMER SUPPORT
PHONE NUMBER:
8 (800) 250-68-88
free call in Russia

ONLINE-SERVICE
+7 (929) 697-27-36
WhatsApp
Viber
Telegram

INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR THERMOSTATIC FAUCET FOR SHOWER AND SHOWER CABIN

Thank you for buying faucet GROSS AQUA!

GROSS AQUA products have been developed and tested for long-life and stable operation. All parts in constant contact with water are made of materials approved for use — brass as per GOST 17711-93, stainless steel, food plastic and non-toxic rubber. Movable parts are lubricated with non-toxic, hypoallergenic silicone grease.

ATTENTION!

Please read these instructions carefully before starting the installation.

Installation of the faucet must be performed by a specialist!

SCOPE OF DELIVERY


- faucet body — 1 pc.;
- diverter — 1 pc.;
- spout — 1 pc.;
- s-shaped G1/2×G3/4 eccentric cam — 2 pcs.;
- decorative cups (reflectors) — 2 pcs.;
- sealing gaskets — 2 pcs.;
- shower hose — 1 pc.;
- hand shower — 1 pc.;
- wall-mounted holder for the shower head with a mounting kit — 1 pc.;
- operation manual — 1 pc.;
- warranty card — 1 pc.

SPECIFICATIONS

Operating temperature is +7 to 90°C. Recommended operating pressure is 0.1–0.5 MPa. Maximum pressure is 1 MPa. Maximum allowable pressure difference between hot and cold water is not more than 10%. Leak tightness group — I (total absence of leaks in the closed state). Connection to water supply via S-shaped eccentrics, thread size of supply pipes G1/2". Center-to-center distance is 150+24 mm. Recommended water connection: hot on the left, cold on the right.

PREPARATION FOR INSTALLATION

- 1 To ensure smooth operation of the faucet it is necessary to install a mechanical treatment filter on the water supply line for cold and hot water not exceeding 100 µm.
- 2 Before installing the faucet, soiling must be thoroughly removed by flushing of the water supply system.
- 3 Fully shut off the water supply to the system using the ball valve.
- 4 If you are installing a new faucet instead of the old one, open the handle of the installed mixer to relieve pressure in the system. Make sure that the water completely flowed down. Remove the old faucet. Flush out the connections carefully.
- 5 When installing water supplying hoses, do not allow them to be bended, squeezed, twisted, etc. (kitchen/wash-basin/bidet faucet).
- 6 It is not permissible to use a gas-pipe wrench, as it can deform swivel nuts.



RECOMMENDED INSTALLATION TOOL



АРАЛАСТЫРҒЫШТЫ МОНТАЖДАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ ВАННА МЕН ДУШҚА АРНАЛҒАН ТЕРМОСТАТ

GROSS AQUA араластырғышын сатып алғаныңыз үшін рахмет! GROSS AQUA өнімі ұзақ және тұрақты жұмыс үшін әзірленген және сыналған. Сумен тұрақты байланысы бар барлық бөлшектер пайдалануға рұқсат етілген материалдардан жасалған — жез MEMCT 17711–93, тот баспайтын болат, тағамдық пластмасса және улы емес каучук. Жылжымалы бөліктері улы емес, гипоаллергенді силиконды майлаумен жағылған.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Оратну алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Араластырғышты орнату маманмен жүргізілуі тиіс!

ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫ


- араластырғыштың корпусы — 1 дана.;
- дивертор — 1 дана.;
- төккіш — 1 дана.;
- s-бейнелі G1/2×G3/4 эксцентрик — 2 дана.;
- сәндік шыныаяқтар (шағылыстырғыштар) — 2 дана.;
- тығыздағыш төсемдер — 2 дана.;
- душқа арналған құбыршек — 1 дана.;
- душқа арналған су құйғыш — 1 дана.;
- бекіткіш жиынтығы бар құйғышқа арналған қабырғалық ұстағыш — 1 дана.;
- нұсқаулық — 1 дана.;
- кепілдік талоны — 1 дана.


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Жұмыс температурасы — +7-ден 90° с дейін. Ұсынылатын жұмыс қысымы — 0,1 ден–0,5 МПа-ға дейін. Максималды қысым — 1МПа. Ыстық және суық су арасындағы қысымдағы ең жоғары рұқсат етілген айырмашылық-10% — дан аспайды Герметикалық тобы-I (жабық күйіндегі агудың толық болмауы). S-тәрізді эксцентриктар арқылы су құбырына қосу, G1/2 жеткізуші құбырлар бұрандасының өлшемі. Өсаралық қашықтық — 150+24 мм. Ұсынылатын су қосу: ыстық-сол, суық-оң жақта.

ОРНАТУҒА ДАЙЫНДЫҚ

- Араластырғышты пайдалану үшін су құбыры желісіне механикалық тазарту сүзгісін суық және ыстық суға 100 мкм-ден артық емес қою қажет.
- Араластырғышты монтаждау алдында су құбыры желісін мұқият шаюмен ластануды жою қажет.
- Шарлы краны арқылы жүйеде су беруді толығымен жабыңыз.
- Егер ескінің орнына жаңа араластырғышты орнату жүргізілсе, жүйеде қысымды жою үшін орнатылған араластырғыштың тұтқасын ашыңыз. Су толығымен шыққанына көз жеткізіңіз. Ескі араластырғышты бөлшектеңіз. Қосылыстарды абайлап жуыңыз.
- Су құбыры құбыршектерін монтаждау кезінде олардың майысуына, қысылуына, бұралуына және т. б. жол бермеу керек (асүй/қолжуғыш/биде арналған араластырғыш).
- Газ кілтін қолдануға болмайды, себебі олармен деформациялауға болады.




ОРНАТУ ҮШІН ҰСЫНЫЛҒАН ҚҰРАЛ	
	Сіз кілттің қырын ПВХ оқшаулағыш таспамен орай аласыз. Бұл араластырғыштың хромдалған бөліктерінің зақымдануын болдырмайды.


АРАЛАСТЫРҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

АРАЛАСТЫРҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

ПАДРЫХТОҰКА ДА ҰСТАЛӘҰКИ


- Для эксплуатации змяшальніка неабходна ў вадаправодную лінію паставіць фільтр механічнай ачысткі на халодную і гарачую ваду не больш за 100 мкм.
- Перад мантажом змяшальніка неабходна ліквідаваць забруджванні старанным прамываннем вадаправоднай сеткі.
- Калі перакрыйце падану вады ў сістэме з дапамогай шаравога крана.
- Калі праводзіцца ўсталёўка новага змяшальніка замест старога, адкрыйце ручку ўсталяванага змяшальніка, каб убраць ціск у сістэме. Пераканайцеся, што вада цалкам выбегла. Дэмантуйце стары змяшальнік. Акуратна прамыйце злучэнні.
- Пры мантажы вадаправодзячых шлангаў не дапускаць іх згінання, пераціскання, перакручвання і г.д. (змяшальнік для кухні/умывальніка/бідэ).
- Недапушчальна выкарыстоўваць газавы ключ, бо ім можна дэфармаваць накідныя гайкі.




РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА ІНСТРУМЕНТАХ ДЛЯ ҰСТАЛӘҰКИ	
	Вы можаце абматаць грані ключа ізаляцыйнай стужкай ПВХ. Гэта прадухіліць пашкоджанне храмаваных частак змяшальніка.

АРАЛАСТЫРҒЫШТЫ ОРНАТУ

- Эксцентриктерді жеткізуші су құбырына бұраңыз. Бұрандалы қосылыстарды герметизациялау үшін фум таспасын пайдаланыңыз. Эксцентриктер арасындағы қашықтықты сақтаңыз.
- Экцентрикке шағылдарғышты кигізіңіз.
- Араластырғыштың корпусына диверторды бекітіңіз, оған құйманы салыңыз, және арнайы бекіткіш сомынды пайдаланып, сенімді бекітіңіз.
- Экцентрикке араластырғыштығ корпусын орнатыңыз, 3/4 төсем жинтығына кіретін қолдана отырып, сенімді бекітіңіз.
- Жұмсақ жапсырмалары бар тиісті өлшемдегі кілтті пайдаланып, екі эксцентрикте сомындарды тартыңыз.
- Душқа арналған құбыршекті диверторға төсем арқылы қосыңыз. Жинақтауды аяқтаңыз, душқа арналған құйғышты құбыршектің басқа ұшына жалғаңыз. Ыңғайлы жерде қабырға ұстағышты орнатыңыз.




МАҢЫЗДЫ! Ыстық суды термостатикалық араластырғышқа қосу тек сол жақта жүргізілуі тиіс!	
	Араластырғыш арқылы алғашқы су берер алдында азэраторды шешіп, тоттан және басқа да ұсақ бөлшектерден тазалау үшін 1 минут ішінде суға жүгіріп өту ұсынылады. Кейін бұл су беруді жабыңыз және азэраторды орнына орнатыңыз.


АРАЛАСТЫРҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

АРАЛАСТЫРҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

УСТАЛЯВАННЕ ЗМЯШАЛЬНИКА

- Укрупціце эксцэнтрыкі ў падводзячыя вадаправодныя трубы. Выкарыстоўвайце фум-стужку для герметызацыі разбавовых злучэнняў. Захоўвайце неабходную дыстанцыю паміж эксцэнтрыкамі.
- Начапіце на эксцэнтрыкі адбівальнікі.
- Змацуйце дывертар на корпусе змяшальнікі, устаўце ў яго зліў і надзейна замацуйце, выкарыстоўваючы спецыяльную фіксуючую гайку.
- Усталюйце корпус змяшальніка на эксцэнтрыкі і адбівальнікі, выкарыстоўваючы пракладкі 3/4, якія ўваходзяць у камплект, і надзейна замацуйце.
- Зацягніце гайкі на абодвух эксцэнтрыках, выкарыстоўваючы ключ адпаведнага памеру з мяккімі накладкамі.
- Далучыце шланг для душа да дывертару, выкарыстоўваючы пракладку. Завершыце зборку, прымацаваўшы палівачку для душа да іншага канца шланга. Размесціце насценны трымальнік палівачкі ў зручным месцы.



ВАЖНА! Падключэнне гарачай вады да тэрмастатычнага змяшальніка павінна ажыццяўляцца толькі злева!	
	Перад першай падачай вады праз змяшальнік рэкамендуецца зняць азэратар і даць прабегчы вадзе на працягу 1 хвіліны для ачысткі ад іржы і іншых дробных часціц, якія могуць прывесца да засору ў ім. Пасля гэтага перакрыйце падану вады і усталюйце азэратар на месца.

ПАЙДАЛАНУ

Су ағынын іске қосу, тоқтату және реттеу араластырғыш тұтқасының жоғары-төмен қозғалысымен жүргізіледі.

Су температурасын реттеуі 38°С дейін температура шектегіші орнатылған араластырғыш оң жақ тұтқасының қозғалысымен жүргізіледі. Басқа температураны орнату үшін тұтқадағы батырмаға басып, қажетті мәнге дейін бұрау керек.

«Душты-ағызу» режимді ауыстырып-қосуы дивертордың тқтқа қозғалысымен жүргізіледі: оңға (төменге) — су ағынының себезгі ағынының бағыты, солға (жоғары) — араластырғышты құюға су ағынының бағыты.

Араластырғышты пайдалану кезінде шамадан тыс күш салмаңыз. Барлық басқару элементтері жұмсақ және тегіс жұмыс істейді, олармен ұқыпты жұмыс істеу араластырғыштың қызмет ету мерзімін ұзартады.

Араластырғышты құюға араластырғыштан су беруді жабатын қандай да бір құрылғыларды (мысалы, қысыммен жуу құрылғылары, кір жуу машиналары) қосуға тыйым салынады. Осындай құрылғылар зақымдануыға әкелуі мүмкін. Араластырғыштың сынуын болдырмау үшін онда судың қатуын болдырмау қажет.


ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТІМ

Жуу/тазалау құралдарын тек қана сабын негізінде ғана қолдану қажет. Абразивті тазалағыш заттарды, сондай-ақ құрамында алкоголь, азот және фосфор қышқылы, сілтілер, хлорлы компоненттер бар заттарды пайдалануға тыйым салынады.

Айына бір рет азэраторды тазалау ұсынылады.

Су алу үшін себезгі суын пайдаланғаннан кейін қажет ұстағышқа орнатар алдында бірнеше рет лейкиді шайқаныз.Себезгі лейкінің форсункасынан әк шөгінділерін жою үшін олардың бетіне саусақпен сырғытыңыз.

Қажет болған жағдайда картриджді тек ғана мамаңмен ауыстырылу қажет!

АРАЛАСТЫРҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ	
	Дайындаушы алдын ала ескертусіз бұйымның конструкциясына және жиынтығына мәлімделген сипаттамаларды нашарлатпайтын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

«Региональный Склад» ЖШҚ, 630052, Ресей, Новосибирск к., Толмачевская көшесі, 35 info@grossaqua.ru www.grossaqua.ru	САТЫП АЛУШЫЛАРДЫ ҚОЛДАУ ҚЫЗМЕТІ: 8 (800) 250-68-88 Ресей бойынша тегінқоңырау шалу	 	ONLINE-СЕРВИСІНІҢ +7 (929) 697-27-36   
--	--	---	---

BY GROSS AQUA® вода под контролем

ІНСТРУКЦЫЯ ПА МАНТАЖЫ І ЭКСПЛУАТАЦЫІ ЗМЯШАЛЬНИКА ТЭРМАСТАТ ДЛЯ ВАННЫ І ДУША

Дзякуем за набыццё змяшальніка GROSS AQUA! Прадукцыя GROSS AQUA распрацавана і пратэставана для даўгавечнай і стабільнай працы. Усе дэталі, якія маюць пастаянны кантакт з вадой, выкананы з матэрыялаў, дапушчаных да выкарыстання — латуны ДАСТ 17711–93, нержавеючая сталь, харчовая пластмаса і нетаксічны каўчук. Рухомыя часткі змазаны нетаксічнай, гіпаалергеннай сіліконавай змазкай.

УВАГА!

Перад пачаткам усталёўкі ўважліва вывучыце дадзеную інструкцыю. Усталёўка змяшальніка павінна праводзіцца спецыялістам!

КАМПЛЕКТ ПАСТАЎКІ

- корпус змяшальніка — 1 шт.;
- дывертар — 1 шт.;
- зліў — 1 шт.;
- s-падобны G1/2 x G3/4 эксцэнтрык — 2 шт.;
- дэкаратыўныя кубкі (адбівальнікі) — 2 шт.;
- ушчыльняльныя пракладкі — 2 шт.;
- шланг для душа — 1 шт.;
- палівачка для душа — 1 шт.;
- трымальнік насценны для палівачкі з камплектам крапажу — 1 шт.;
- інструкцыя — 1 шт.;
- гарантыйны талон — 1 шт.

ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Рабочая тэмпература — ад +7 да 90°С. Рэкамендацыі па працоўным ціску — ад 0,1-0,5 Мпа. Максiмалны ціск — 1МПа. Максiмална дапушчальная розніца ў цісках паміж гарачай і халоднай вадой — не больш за 10%. Група герметычнасці — I (поўная адсутнасць пацякання ў закрытым стане). Падключэнне да вадаправода праз S-падобны эксцэнтрыкі, памер разьбы падводзячых труб G1/2". Міжвосевая адлегласць —150+24 мм. Памер разьбы падводзячых труб G1/2". Рэкамендацыі па падключэнні вады: гарачая — злева, халодная — справа.

ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

Пуск, спыненне і рэгуляванне патоку вады ажыццяўляецца рухам рукаяткі змяшальніка злева.

Рэгуляванне тэмпературы вады ажыццяўляецца рухам рукаяткі змяшальніка справа, на якой усталяваны абмежавальнік тэмпературы да 38°С. Для налады іншай тэмпературы неабходна націснуць кнопку на рукаятцы і павярнуць яе да патрэбнага значэння.

Пераключэнне рэжыму «зліў-душ» ажыццяўляецца рухам ручкі дывертара: направа (уніз) — накіраванне патоку вады ў душавую палівачку, улева (уверх) — накіраванне патоку вады ў зліў змяшальніка.

Не прыкладайце празмерных намаганняў пры карыстанні змяшальнікам. Усе элементы кіравання працуюць мякка і плаўна, беражлівае абыходжанне з імі падоўжыць тэрмін службы змяшальніка.


ЗАБАРАНЯЕЦЦА падключаць да зліву змяшальніка якія-небудзь прылады, якія перакрываюць падану вады са змяшальніка (напрыклад, прылады прамывання пад ціскам, пральныя машыны). Падобныя прылады могуць прывесці да пашкоджання. Каб пазбегнуць паломкі змяшальніка, неабходна выключыць замярзанне ў ім вады.

АБСЛУГОЎВАННЕ І ДОГЛЯД

Неабходна выкарыстоўваць мыйныя/чысцячыя сродкі толькі на мыльнай аснове. Забараняецца выкарыстоўваць абразіўныя чысцячыя рэчывы, а таксама сродкі, якія змяшчаюць алкоголь, азотную і фосфарную кіслату, шчалочы, хлорзмяшчальныя кампаненты.

Рэкамендуецца ажыццяўляць чыстку азэратара адзін раз у месяц.

Пры неабходнасці замена картрыджа павінна ажыццяўляцца толькі спецыялістам!

АРАЛАСТЫРҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ	
	Вытворца пакідае за сабой права без папярэдняга паведамлення ўносіць змены ў канструкцыю і камплектацыю вырабу, якія не пагаршаюць заяўленыя характарыстыкі.

ТАА «Региональный Склад», 630052, Расія, г. Новосибирск, вул. Толмачуская, 35 info@grossaqua.ru www.grossaqua.ru	ТЭЛЕФОН СЛУЖБЫ ПАДТРЫМКІ ПАКУПНІКОЎ: 8 (800) 250-68-88 Бесплатны званок на Расеі	 	ONLINE-СЕРВІС +7 (929) 697-27-36   
---	--	---	--